



ЛЕНІНКА

Каму з нас не знаема гэта пасцю дэнцу свойская, цёпляя назва Дзяржайной бібліятэкі БССР імя У. I. Леніна! Кожны, хоць раз пабываў у адной з трынаццаці яе чытальных залаў, напэуна, адчуў, як добра, плённа тут працуеца з кнігай. Нездарма і названа галоўная бібліятэка рэспублікі імем чалавека, усё жыццё якога было звязана з кнігай. Штогод у будынак па вуліцы Чырвонаармейскай г. Мінска наведваеца амаль паўмільёна чалавек, а колькасць атрыманых імі кніг складае звыш трох мільёнаў экземпляраў.

Адначасова з адкрыццём бібліятэкі, а гэта адбылося ў 1922 годзе, тут быў створаны аддзел беларускай літаратуры і бібліографіі. Як працуе ён сёння, пасля ўступлення ў сілу Закона аб мовах! Пра гэта наша гутарка з загадчайшай аддзелом **ЛЮДМІЛА МІКАЛАЕЎНА РАБОК**.

КАРЭСПАНДЭНТ: — Людміла Мікалаеўна, пэўна, ваш аддзел — найвялікшае сковішча беларускай кнігі не толькі ў рэспубліцы, але і ў свеце?

Л. РАБОК: — Бадай што так. Наш фонд — 7.140 тысяч выданняў. Штодзень аблугуствуем да 100 чытачоў і вельмі шмат даём даведак па пісьмах і вусных запытаннях. Акрамя аблугуўвання чытачоў, ёсць шмат іншай работы. Цяпер, напрыклад, наша задача — сабраць як мага больш поўную

калекцыю беларускіх кніг, што выдаваліся ў Беларусі і пра Беларусь, нават за яе межамі, на розных мовах. Штодзённа працуем з літаратурай, вядзём картатэку пра Беларусь, складаем алфавітны і сістэматычны каталогі, картатэку персаналій — пра людзей, чые жыццё і дзейнасць звязаны з рэспублікай, а таксама пра тых асоб, матэрыялы пра якіх апублікаваны ў БССР. А гэта вельмі карпатлівая работа...

З чаго складаецца наш фонд? Гэта не толькі навуковая, навукова-папулярная і мастацкая літаратура. Есць перыядычныя выданні, ратапрынтныя, нефармальная прэса, інструкцыі, каталогі — усё, што выдаецца ў рэспубліцы. Просьбу чытача аб патрабнай яму літаратуре выконваем за 30—40 мінут. Скажаце, марудна! Але ж і заказываю частва некалькі выданняў, а літаратура знаходзіцца ў розных будынках, у розных сковішчах. Механізацыі амаль ніякай, толькі пад'ёмнік па вертыкалі. Кнігі носім на руках. Пакуль толькі распрацоўваецца сістэма аўтаматызацыі. Бывае, што патрабаванне чытача выконваем назаўтра, асабліва калі няправільна ўказваючы назvu кнігі або прозвішча аўтара.

КАРЭСПАНДЭНТ: — Тым больш, калі кніга нейкай асаблівай, рэдкай...

Л. РАБОК: — Такія выданні знаходзяцца ў аддзеле рэдкай кнігі і стародрукаваных выданняў. Там жа ёсць і свая зала, дзе кнігі чытаюць у прысут-



● Загадчыца сектара каталогу Тавара Васільеўна НЕПАРОЖНЯЯ і галоўны бібліятэкар Марыя Васільеўна ГАНЧАРОВА.

насці дзяжурнага, а ён строга сочыць, каб кнігі не выносілі ў іншую залу і не псовалі. На вялікі жаль, такое бывае, і нярэдка...

У аддзеле рэдкай кнігі ў складзе спецыяльны рэжым і тэмпература захоўвання. Тут зберагаюцца зборы першых, прыжыццёвых выданняў Маркса, Энгельса, Леніна, «Біблія» (Прага, 1517—19) Францыска Скарыны, «Граматыка» Мялеція Сматрыцкага, «Евангелле вучыцельнае» (1568) Івана Фёдарава і Пятра Мсціслаўца, рукапісы Змітрака Бядулі, Якуба Коласа, Цішкі Гартнага...

КАРЭСПАНДЭНТ: — Чула, што ў вас шмат кніг, падараваных вядомымі дзеячамі культуры, вучонымі, пісьменнікамі...

Л. РАБОК: — У свой час бібліятэцы падаравалі ўласныя калекцыі беларускіх кніг Яўхім Фёдаравіч Карскі і Уладзімір Іванавіч Піцета. Робяць дарункі сваіх твораў беларускія пісьменнікі і навукоўцы. Цэлую шафу адвали для кніг з аўтографамі.

КАРЭСПАНДЭНТ: — А ці стала больш паступаць сучаснай беларускай літаратуре ў сувязі з законам аб наданні беларускай мове дзяржаўнага статуса?

Л. РАБОК: — Так. Апошнім часам

прыток літаратуры на беларускай мове значна павялічыўся. Гэта і навуковая, і мастацкая літаратура, прэса. Вялікім попытам карыстаецца часопіс «Беларуская мова і літаратура ў школе».

КАРЭСПАНДЭНТ: — Шмат якія кнігі былі раней забаронены. Ці можа чытач атрымаць іх сёння?

Л. РАБОК: — Цяпер амаль уся літаратура са спецсхову вернута ў аддзел. Сёння яна практычна агульна-даступная. Вось, калі ласка, зазірніце ў гэтую картатэку. У ёй імёны Язэпа Лесіка, Уладзіміра Ігнатоўскага, Максіма Гарэцкага, Алеся Гародні і іншых аўтараў, чые творы калісьці лічыліся «варожымі». Цяпер яны вярнуліся да чытача. Тоэ ж з так званай «эмігранцкай» літаратурой. Апошнім часам праз сектар міжнароднага кнігаўбмену атрымліваюць некаторыя даваенные выданні з розных краін. Але гэтая работа толькі пачынаецца. Спрабуем наладзіць сувязі з суйчыннікамі за мяжой праз таварыства «Бацькаўшчына». Гэтую работу вядзём разам з аддзелам навуковай інфармацыі. Ускладаем надзеі на кангрэс Міжнароднай асацыяцыі беларусістай, які мае адбыцца 25—27 мая ў Мінску і ўдзельніцай якога будзе і наша бібліятэка. На жаль, пакуль што няма магчымасці ў бібліятэчных работнікаў нешта цікавае пашукаць за мяжой. Хаця ведаём, што ў Амерыцы, Канадзе, Вялікабрытаніі, Аўстраліі і ў іншых краінах ёсць шмат кніг пра Беларусь як у бібліятэках, так і ў прыватных калекцыях.

КАРЭСПАНДЭНТ: — Акрамя чыста бібліятэчных спраў, пэўна, даводзіцца наладжваць і выстаўкі кніг, сустэрэзы з іх аўтарамі...

Л. РАБОК: — Абавязкова. І не толькі ў залах «Ленінкі». Нядайна высыпалі літаратуру ў Віцебскі абласны краязнаўчы музей для выставак раней забароненых кніг. На выстаўкі, як правіла, прыходзяць пісьменнікі, завязваюцца цікавыя гутаркі з чытачамі. Тут жа чиста аўтары даюць аўтографы. Дзве апошнія выставы былі прысвечаны творчасці Івана Шамякіна і Івана Мележа.

КАРЭСПАНДЭНТ: — Дзякую, Людміла Мікалаеўна, за размову. Засталося адно, апошнє пытанне. Нашы юныя чататы цікавяцца, чаму нельга трапіць у чытальнія залы бібліятэкі школьнікам?

Л. РАБОК: — У асноўным — з-за абмежаванай колькасці месц. Да таго ж, асноўны накірунак нашай установы — навуковы. Але спадзяёмся, што ў будучым, калі з'явіцца новы будынак бібліятэкі, а яго ўзвядзенне плануеца па Ленінскім праспекце, у раёне станцыі метро «Усход», мы зможем абслугоўваць практычна ўсіх. Будзем спадзявацца, што такая магчымасць з'явіцца ўжо ў 1997 годзе, на які плануеца заканчэнне будоўлі новай «Ленінкі».

Гутарыла З. МАЛАШЭВІЧ.

Фота А. ЛАБАДЫ.